

Ірина Смірнова

МАЛАДЗЁЖНЫЯ ВЯЧОРКІ НА МІНШЧЫНЕ

Роля і месца маладзёжных суполак у жыцці беларускай вясковай грамады, у фарміраванні правілаў паводзін, гендэрных узаемаадносін, на сённяшні час даследаваны мала. Апісанні працоўных і святочных збораў моладзі сустракающа ў працах Д. К. Зяленіна, П. В. Шэйна, М. В. Доўнар-Запольскага [3, с. 8]. Т.А. Бернштам глыбока даследавала тэму дзяцінства і юнацтва, узроставага сімвалізму пераходных абрадаў у культуры ўсходнеславянскага сялянства [1, с. 2]. У наш час амаль па ўсёй тэрыторыі Беларусі магчыма атрымаць даволі змястоўныя звесткі па гэтай тэмэ ар жыхароў старэйшага пакалення [4]; [5]; [6]; [7]; [9]. У дадзеным артыкуле абагульнены вынікі яе палявых даследаванняў 2005 – 2009 гг. у рамках навуковага праекта «Сучасны стан традыцыйнай мастацкай культуры беларусаў. Міншчына».

Піліпаўская (весенская) вячоркі. Восень у народным календары – час для апрацоўкі вырашчанага ільну і падрыхтоўкі да веснавога ткацтва. Амаль да сярэдзіны XX стагоддзя найзначным і працаёмкім заняткам у гэты час было прадзенне. Чым больш напрадзена нітак, тым больш палатна ўвесну натчэ гаспадыня, каб пашыць адзенне для сваёй сям'і, упрыгожыць хату тканымі і вышыванымі рэчамі.

Пачатак працоўных вечароў супадаў з пачаткам Піліпаўкі. Водгукі больш даўніх прымеркаванняў («Казанская», «Дзяды») таксама захаваліся. Пралі раніцай, днем, вечарам, перапыняючыся для работы па дому і гаспадарцы. Забарона на прадзенне ў пятніцу, распаўсюджаная практычна па ўсёй Беларусі, на Міншчыне амаль не фіксуецца. Перапынялі прадзенне толькі ў суботу вечарам і ў нядзелью. Прадзенне раніцай, пакуль не развіднене, называлі «дофіткі», «дасветкі». Менавіта на Міншчыне існавала традыцыя прасці на досветках не толькі ў Піліпаўскі пост, але і ў Каляды. Дзённыя зборы зваліся «попрадкі, папрадухі». На попрадкі асобна збираліся і дзяўчата, і жанчыны. Часам дзяўчата заставаліся начаваць у сябровак, каб папрасіць на досветках. На Міншчыне зафіксаваны звычай, калі дзяўчата і жанчыны з іншай вёскі прыязджалі «прасці» на тыдзень ці два да свяякоў. Вечаровыя зборы, на якія прыходзілі выключна дзяўчата, называлі «вячоркі», «зборні». Выбіралі хату, у якой у буднія дні пралі, шылі, вязалі, плялі карункі, а ў святы, суботу і нядзелью адпачывалі. На Міншчыне дзяўчата адбываўся ў хаце кожнай з сябровак па чарзе, кожныя два-три дні пераходзілі ў іншую хату, у іншых раёнах – кожны тыдзень. У Слуцкім і Салігорскім раёнах існаваў звычай наймаць хату, у якой збираліся і на калядныя вечарыны, з восені. У вялікім сяле на кожнай вуліцы ці «канцы» былі

ўстойлівия рознаўзроставыя гурты, у кожны з якіх уваходзіла 7-14 дзяўчат. Хадзіць на вячоркі з работай пачынала з 10-14 гадоў.

На вячоркі прыходзілі як сцямнене, пазбягаючы «шарай гадзіны», калі рабіць было нельга. Дзяўчына несла з сабою прасніцу ці калаўрот, кудзелю, верацёны. У хаце рассаджваліся па лаўках уздоўж сцен, калі вышывалі, шылі, плялі карункі, сядалі пад лямпу пасярод хаты. Жанчыны старэйшага ўзросту ўзгадваюць, што ім прыходзілася прасці пры керасінавай лямпе і пры лучыне, якую палілі на коміне ці ў лучніку. Спрадзеныя за вечар ніткі выміяралі ў «ручайках» (палова верацяня), «падвітках» і «пачынках» (поўнае верацяня). Дарослыя з паразуменнем ставіліся да патрэбы моладзі ў стасунках, але дзяўчата імкнуліся напрасці паболей, каб не было сорамна перад грамадой. Маці кантралявала колькасць напрадзенага за вечар, часам выказавалася аб яго недастатковай колькасці і якасці.

На вячоркі «кампаніяй» завітвалі хлопцы. У аснове фарміравання ўстойлівых дзяўчочных, хлапечных і змешаных гуртоў была ўзроставая і тэрэтарыяльная прымеркаванасць: у «кампаніі, колы, парціі» аб'ядноўваліся ўдзельнікі аднаго ўзросту з адной вуліцы ці «канца» вёскі. Увосень, як і ў Каляды, існавала розніца ў паводзінах груп дзяўчат і хлопцаў. Дзяўчата збіраліся ў хаце на сваёй вуліцы. Гурты хлопцаў хадзілі паўсюль, за вечар маглі абысці некалькі хат. Наведвалі тыя хаты, дзе працавалі найстарэйшыя дзяўчата. Прыйходы хлопцаў на вячоркі былі іх неад'емнай часткай. Хлопцы прыходзілі менавіта на вячоркі: удзень яны былі занятыя мужчынскай работай. Каб работа рухалася хутчэй, дзяўчата спявалі калядныя, лірычныя, бяседныя песні, да іх далучаліся хлопцы. Радзей узгадваюць, што спявалі духоўныя песні і вершы, ці ўвогуле забарону на спевы ў пост. Прадзенне, нават у суправаджэнні песень, было механічнай і манатоннай работай. Каб адпачнучы, дзяўчата выбягалі на вуліцу, хадзілі «слухаць пад вокны» да хат, часам палохалі аднавяскуюцца. Заставаўшыся ў хаце хлопцы маглі схаваць прасніцу ці верацёны так, што шукаць іх даводзілася доўга. Хлопцы на вячорках бавілі час у размовах і жартах, прыглядаліся да дзяўчатаў, да іх умення працаўцаў. Спакойныя, незлаблівия дзяўчата карысталіся найбольшай павагай у моладзі. Хлопцу дазвалялася сядзець побач з дзяўчынай «пад прасніцу», размаўляць, жартаваць, правесці яе да хаты і г. д. Самыя вяселыя ўспаміны былых удзельніц вячорак – разнастайныя жарты хлопцаў, без якіх не абыходзіўся ні адзін вечар: падпальванне кудзелі, абрыванне ніткі і г. д. Усе «жарты» рабіліся адкрыта, напаказ, амаль заўсёды суправаджаліся смехам, жартоўнымі каментарыямі. Дзяўчата вельмі цярплюва ставіліся да жарту хлопцаў, якія ніколі не былі злосныя, і часцей прафыкаваныя жаданнем звярнуць на сябе ўвагу, прадэмантраваць сваю скільнасць і сімпатию.

На Міншчыне бытаваў жарт-меркаванне, што «да Каляд кудзеля не гарыць». Гэта падштурхоўала хлопцаў падпальваць кудзелю па дзяўчочных прасніцах. Адін з вясёлых жартай – насыпанне солі ў кудзелю, абрыванне нітак, адсяканне вушак у прасніцы. Але хлопцы добра ставіліся да дзяўчатаў, часта рабілі такія неабходныя падарункі як верацёны, калечкі на верацёны («поспех», «гудок», «чыжык»), пярсцёнкі. Бывала, што дзяўчатаам трэба было «зараўбіць» такі падарунак, выконваючы пэўныя заданні, як пры гульні ў «фанты». У гуртках старэйшай моладзі існавалі элементы «дарослай» гульні, ці адносін. Да гэтага можна аднесці звычай «браць дзевак на краваць» для размоў. Але такія паводзіны не кампраментавалі дзяўчыну, а толькі падкрэслівалі яе ўменне захаваць сваю цнатлівасць. У моладзі, асабліва дзяўчата, цнатлівасць не была паказнай. Параўноўваючы правілы паводзінаў, старэйшыя адзначаюць большую строгасць у паводзінах у часы сваёй маладосці. Многія з працоўных вечароў заканчваліся танцамі і праважаннямі. Танцы на вячорках у будні дзень праходзілі сціпла, без музыкантаў. Танцевалі «пад языком» (напівалі) ці карысталіся звычайнімі прадметамі, каб стварыць мелодію. Звычайна гулялі да паўночы. Па заканчэнні, хлопцы праводзілі да хаты дзяўчатаў, якія ім падабаліся. Згодна вісковаму этикету, юнак быў павінны дапамагчы дзяўчыне – паднесці прасніцу ці самапрадку. У суботу, нядзелью і святочны дні моладзь збіралася сваім колам у асобнай хаце, ладзіла гульні і танцы. На Піліпаўскі пост прыходзілася некалькі вялікіх свят праваслаўнага календара, падчас якіх моладзі дазвалялася ладзіць найбольш вясёлыя вечарыны. Адной з адметнасцяў восенінскіх святочных вечарын на міншчыне быў звычай «гуляць катам», напрыклад, «на Міхайла» ў Клецкім раёне.

Калядныя вячоркі. Са святкаваннем калядных свят (Ражства, Васілля, Вадохрышча) непарыўна звязаны маладзёжныя святочныя вячоркі, на якіх галоўнае месца адводзілася танцам і гульням. Такія святочныя вечары на Міншчыне часцей называлі «вечарынкі, вячоркі, вечарыны». Сустракаліся і іншыя лакальныя назвы: «ігрышы» (Крупскі, Любансki, Вілейскі, Маладзечанскі раёны), «гульні, танцы» (Маладзечанскі раён), «іграць каляду, коляды гуляць», «зборні» (Салігорскі, Слуцкі раёны). У парадкаванні з іншымі рэгіёнамі Беларусі, дзе існавала забарона на большасць жаночых работ у каляды, на Міншчыне дазвалялася прасці ў гэтыя дні, але позна ноччу, ці вельмі рана, да свету («досветкі»). Пралі дома ці збіраліся разам у адну хату. Апошні выпадак найбольш цікавы: з вечара хлопцы і дзяўчата гулялі і танчылі, у той жа хаце заставаліся начаваць і пралі глыбокай ноччу.

Першыя калядныя вячоркі збіралі звычайна 7 студзеня і ў наступныя 2-3 дні. Напярэдадні 6-га студзеня, моладзь хадзіла віншаваць аднавяскуюцца са Светлым Хрыстовым Нараджэннем. Звычайна ў каляды адбывалася троі самыя вялікія калядныя вечарыны: на першы дзень Каляд, на Васілля, і на Вадохрышча. На Васілля (дзень памяці Васілія Вялікага) моладзь хадзіла ў шчодры. Найчасцей на Міншчыне фіксуецца звычай збіраць на Ражство і Васілля не толькі танцавальных вечарыны, але вячары-

«складчыны» з пачастункамі. Самыя старэйшыя групы моладзі запрашалі суседзяў і сяброў нават з іншых вёсак («складкі, запрошона», Нясвіжскі р-н, «гуляць ката», Вілейскі, Клецкі р-ны). На калядныя вячоркі, а дакладней на «складчыны», не прынята было хадзіць без запрашэння.

Пры арганізацыі святочных вечарын (выбар хаты, дамова з музыкантам і платя яму, частаванне) групам дзяўчат і хлопцаў адводзіліся свае ролі. Выбіралі хату дзяўчата, яны ж частавалі музыкантаў. Хлопцы запрашалі музыкантаў, прывозілі іх з суседніяй вёскі і адвозілі назад. Плацілі музыкантам, у залежнасці ад мясцовых традыцый, дзяўчата, хлопцы, альбо дзяўчата і хлопцы разам. Часам моладзь шукала магчымасці зарабіць грошай на аплату музыкантам. На вячоркі збираліся адпаведна сваёй узроставай групе. Старэйшая моладзь на свае вячоркі маладзейшых дапускала з неахвотай, асабліва калі малодшыя мелі перавагу ва ўменнях спявачы і танчыць. Калі маладзейшыя ўмелі добра танцеваць, спявачы і паводзіць сябе, іх ахвотна прымалі ў гурт старэйших. Бывала, што з малодшымі абыходзіліся вельмі жорстка – выганялі з вечарынкі разам і хлопцаў і дзяўчата. Хлопцы і дзяўчата падчас калядных вячорак не толькі танчылі, але спявалі разам, ладзілі разнастайныя гульні. Моладзь старэйшага ўзросту гуляла ў «Фанты», «Кальцо», «Золата», «Горача-халодна» і інш. Большаясь гульня ў суправаджалася пацалункамі і жартамі. У Лагойскім і Вілейскім раёнах фіксуецца раўспаўсюджаны пераважна на Віцебшчыне абраад Жаніць Цярэшку. Паміж хлопцамі і дзяўчатаамі існавалі асаблівія адносіны, якія дыктаваліся вясковым этикетам, залежалі ад асаблівасцяў характару кожнага з узельнікаў. Часта хлопцы лічылі «сваімі» дзяўчата, якія жылі на адной вуліцы, і вельмі рэўнасна ставіліся да іх: каралі за самастойныя паходы на вячоркі, танцы з «чужымі» хлопцамі. Але спрэчкі і бойкі паміж хлопцамі падчас вячорак здараліся вельмі рэдка. Асабліва месца на калядных вечарынах належала, безумоўна, традыцыйным танцам, мноства якіх яшчэ ў 1960-я гады на вёсцы моладзь добра ведала і выконвала. Найчасцей запрашалі на танец дзяўчата, якія былі лепшымі танцоркамі. Хлопец заўсёды знаходзіўся ў больш выгадным становішчы: дзяўчам не прынята было адмаўляць хлопцам, якія іх запрашалі.

ХХ стагоддзе прынесла шмат змен у традыцыйны лад жыцця. Традыцыі баўлення вольнага часу моладдзю змяніліся савецкім, прыкладна ў 1930-50-я гады. Тады хутка развітвалася са старымі звычаямі, якія разглядаліся як прыкметы мінулага жыцця, ад якога трэба пазбаўляцца. Альтэрнатывай хатнім вячоркам сталі танцы ў клубах. Канчаткова вячоркі зниклі з бытавання ў 1960-я гады. Успаміны аб восенінскіх і калядных вячорках – адны з самых яркіх і настальгічных у жыхароў старэйшага пакалення.

Спіс літаратуры:

1. Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни общины XIX-начала XX в. : половозрастной аспект традиционной культуры / Т. А. Бернштам. - Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1988. - 277 с.
2. Бернштам Т.А. Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян : учение и опыт церкви в народном христианстве / Т. А. Бернштам ; Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), [Центр «Петерб. востоковедение】. - СПб. : Петерб.востоковедение, 2000. - 394, [1] с : ил.
3. Довнар-Запольский М.В. Заметки по белорусской этнографии / Живая старина. СПб, 1893, вып. 2 с. 383-296.
4. Смирнова, И.Ю. Неглюбские молодежные вечера зимнего периода. /мат. Міжнароднай навуковай канферэнцыі Традыцый матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся. Гомель, 2004. У 2 частках. Ч. 1. с. 193-197.
5. Смірнова, І.Ю. Калядныя вячоркі. //Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Гродзенская Панямонне. — Mn. 2006. Т. 3, у 2 кн. Кн. 1. с. 47- 53; Смірнова І.Ю. Піліпаўскія вячоркі //Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Гродзенская Панямонне. — Mn. 2006. Т. 3, у 2 кн. Кн. 1. с. 244-250.
6. Смірнова, І.Ю. Калядныя вячоркі /Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкая Палессе. У 2 кн. Кн. 1. / В.І. Басько [і інш.]; ідэя і агульн. рэдагаванне Т.Б. Варфаламеевай. – Мінск: Выш. шк., 2008. – с. 55 – 62; Смірнова І.Ю. Піліпаўскія вячоркі /Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкая Палессе. У 2 кн. Кн. 1. / В.І. Басько [і інш.]; ідэя і агульн. рэдагаванне Т.Б. Варфаламеевай. – Мінск: Выш. шк., 2008. – с. 226 – 233.
7. Смірнова, І. Ю. Вольны час моладзі ў вёсцы. (Традыцыйныя формы вольнага часу моладзі ў вёсцы. Аптычальник па традыцыйных формах вольнага часу моладзі) // Даследаванне лакальных культур Беларусі. Праграмы па зборы фальклорна-этнографічных матэрыялаў. Mn., БДУКМ, 2008. С. 309 – 317.
8. Шейн, П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края, т. I—III, СПб, 1887—1902. – 210 с.
9. Энгелькінг, Г. Польская даследванні Палесся ў міжваеннае дваццатігоддзе: Станіслаў Дваракоўскі (1907-1976). Матэрыялы II Міжнароднай навуковай фальклорна-этнолінгвістычнай канферэнцыі «Комплекснае даследванне фальклору і этнакультуры Палесся». – Mn., 2005, с. 147-148.